

4
2019

РОДНАЯ ПРИРОДА

Родная природа
Грамадска-палітычны,
навукова-папулярны
экалагічны часопіс
№4, красавік, 2019

Выдаецца са студзеня 1972 года
На беларускай і рускай мовах

Заснавальнік

Міністэрства прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь

Галоўны рэдактар

Вольга Уладзіміраўна Пралюк

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны і паштовы адрас:
220013, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а
e-mail: info@vziavda.by

Тэлефоны:

прыёмная — (017) 287-19-19
галоўны рэдактар — (017) 263-84-61
аддзел рэкламы — (017) 287-17-79
аддзел падпіскі — (017) 337-44-04
Для пісем: pryroda@vziavda.by

Падпісныя індэксy:

74926 — індывідуальны
749262 — ведамасны

Пасведчанне аб дзяржаўнай
рэгістрацыі сродку масавай
інфармацыі № 572
ад 29.01.2014,
выдадзенае Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Выдавец

Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
“Выдавецкі дом “Звязда”

Дырэктар — галоўны рэдактар
Павел Якаўлевіч Сухарукаў

Тэхнічны рэдактар,
камп’ютарная вёрстка:

А.В. Папоў, А.К. Асіпенка
Стыльрэдактар
І.Б. Хвалей

Падпісана да друку

17.04.2019

Фармат 60x84 1/8

Папера мелававая

Друк афсетны. Ум. друк. арк. 7,44

Улік.-выд. арк. 10,90

Тыраж 1450 экз.

Заказ

Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства “БудМедыяПраект”.
ЛП 02330/71 ад 23.01.2014,
вул. В. Харужай, 13/61,
220123, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Пры выкарыстанні матэрыялаў

спасылка на часопіс

“Родная прырода” абавязковая.

Рукапісы не рэцэнзуюцца

і не вяртаюцца. Рэдакцыя па сваім

меркаванні адбірае і публікуе

адрасаваныя ёй пісьмы.

Адказнасць за змест рэкламных

публікацый і модуляў нясуць

рэкламадаўцы.

6+

© Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь, 2019



Фота Юрыя ГОРЬДА



- 2 человеческий фактор
Отходы: как предотвратить
катастрофу
- 5 острый ракурс
Мусор не для полигона
- 8 порядок на земле
Сделаем Беларусь чище!
- 10 черная книга
Буйволовая цикада —
опасный гость
- 14 на страже природы
“Наш отдел на хорошем счету”
- 16 метеоклуб
Радиационный мониторинг.
Практика полевых работ
под особой защитой
- 19 Природа пограничья —
общая забота
- 22 природное достояние
Водоохранные зоны:
учет и контроль
- 41 природа традиций
Дом — обобщенная картина
мироздания
- 45 записки натуралиста
Неутомимый оптимист
- 46 зеленые технологии
“Арбуз и его друзья”
- 48 удивительное — рядом
Тайны южного Полесья
- 50 закон и природа
Заслон на пути живой
контрабанды
- 56 кот и пес
Банный день для кошки
- 62 птушкі і мы
Буслы прыносяць радасць